

Фразеалагічны слоўнік Косаўшчыны

Сучасны Івацэвіцкі раён, так склалася спрадвеку, умоўна дзеліцца на тры рэгіёны: Быценшчыну, Косаўшчыну ды Целяханшчыну. І кожны куточак адметны, своеасаблівы, непаўторны, варты пільнага вока і гісторыка, і этнографа, і мовазнаўцы. 63 вёскі належаць да Косаўшчыны (39 з іх вядомыя з 16 ст.), і кожнае паселішча лучыць з мястэчкам Косава свая дарога. З поўначы, заходу і ўсходу край здаўна атуляюць Буленская, Бялавіцкая ды Любішчыцкая пушчы, з поўдня да яго падступаюць целяханская балоты.

Само Косава (упершыню ў пісьмовых крыніцах згадваецца ў 1494 годзе) ляжыць на высокай градзе – мяжы вялікага водападзелу паміж Чорным і Балтыйскім морамі. Праз Косава праходзіў старажытны шлях, «дорога звычайная звечная» з Вільні на Валынь. Тут ад сярэдзіны 16 ст. ладзіліся шумныя кірмашы. З 1594 па 1765 гады мястэчкам і маёнткам Косава (7 фальваркаў, 17 вёсак) валодалі знакамітыя Сапегі (пабудавалі касцёл, царкву, адкрылі школы пры іх). Усё 19 стагоддзе Косава з вакольнымі вёскамі – уласнасць багатых прамыслоўцаў Пуслоўскіх (заклалі суконную, дывановую і коўдраткацкую фабрыкі, працавалі гута, бровар, цагельня, смалакурня). З 1921 па 1939 гг. мястэчка – цэнтр Косаўскага павета, з 1939 па 1947 – цэнтр Косаўскага раёна [1.с.439 – 516]. Як бачым, ад самага пачатку і да сягоння Косава было і ёсць тым ядром-цэнтрам, які аб’ядноўваў, групаваў вакол сябе мясцовы люд.

Размаўляюць на Косаўшчыне гаворкай, характэр-

най для Гарадзенска-Баранавіцкай дыялекктнай групы, якая вельмі блізкая да беларускай літаратурнай мовы і вызначае яе нацыянальную спецыфіку: дзеканне і цеканне, пераход *в*, *л* у пэўнай пазіцыі ў нескладовае, цвёрдая шыпачыя, *p*, *ц*, аглушэнне звонкіх зычных у канцы слова і склада перад глухім зычным, цвёрдая губныя на канцы слова, чаргаванне *ро*, *ло*, *ле* з *ры*, *лы*, *лі* і інш. Разам з тым у слоўніковых артыкулах адлюстраваны дыялекктныя адметнасці Косаўшчыны, а іменна: а) захаванне канцавога ненаціскнога *о* ў назоўніках, прыслоўях (*сонцо*, *жыто*, *просо*, *мамо*, *тато*, *моцно*, *кепско*, *мало*, *много*); б) прыстаўное *г* перад пачатковымі *a*, *у* (*гарэшнік*, *гануча*, *гараць*, *гарабіна*, *гуліца*); в) канчатак *-а* ў назоўным склоне множнага ліку ў назоўніках ніякага роду (*вокна*, *кацянята*, *гнёзда*); г) ужыванне старай, сінтэтычнай формы будучага часу дзеясловаў не-закончанага трывання (*пісацьму*, *рабіцьму*, *касіцьму*); д) наяўнасць моцнага якання ў канчатках дзеясловаў другой і трэцій асобы адзіночнага ліку (*будзяш*, *трymа-
яш*, *танцяя*, *спявая*), першай і другой асобы множнага ліку (*выбіраям*, *колям*, *гуляяця*, *сябруяця*); е) *о* на месцы *a* ў афіксе *-ся* зваротных дзеясловаў прошлага часу ў ніякім родзе і ў безасабовых дзеясловах (*сонцо схавала-
сё*, *дрэво зламаласё*, *змяркаласё*, *сніласё*); ж) канчатак *-i* ў месным склоне назоўнікаў мужчынскага роду (*у лесi*, *у хлебi*) і канчатак *-э* ў месным склоне адзіночнага ліку ў назоўніках з асновай на шыпачыя і *p* (*на шашэ*, *на пячэ*, *на дварэ*, *намяжэ*); з) канчатак *-ом* у назоўніках мужчынскага і ніякага роду ў творным склоне (небом, горадом, светом, медом); і) наяўнасць выбухнога *г* (*ганок*, *гузік*); к) разам з поўнай формай прыметнікаў, займеннікаў і лічэбнікаў ужываеца сцягнутая форма (*добра карова*, *нова хустка*, *гэто сяло*, *сёма гадзіна*); л) паширанасць

прыназоўніка *да* з родным склонам назоўнікаў у словазлучэннях тыпу *пайшоў жыць да сына, паехоў да Косава, пайшоў да шаўца і прыназоўніка па* з вінавальным склонам назоўнікаў у словазлучэннях тыпу *ісці па воду, ісці па хлеб.*

Адзначым, што ў фразеалагічны склад Косаўшчыны, акрамя ўласна дыялектнай фразеалогіі, уваходзяць агульнанарадныя, літаратурныя, фальклорныя фразеалагізмы, зразумелыя кожнаму беларусу. У «Фразеалагічным слоўніку Косаўшчыны» можна знайсці ўсе тыпы дыялектнай фразеалогіі, класіфікацыю якой у свой час распрацаваў І.Я.Лепешаў і дапоўніў М.А.Даніловіч.

Слоўнікавыя артыкулы падаюцца ў алфавітным парадку. Тлумачэнне фразем найчасцей даеца праз сінанімічную літаратурную лексему або раскрываеца шляхам разгорнутага апісання. Асобныя дыялектызымы для зручнасці тлумачацца ў слоўніковых артыкуалах.

У фразеалагізмах прастаўлены націскі.